

А ВЫ МАЕЦЕ КАРТКУ САЦЫЯЛЬНАГА СТРАХАВАННЯ?

Будуць унесены змяненні ў закон, каб усе атрымалі права на пенсію

Нядаўна ў Беларусі пашырылі спіс відаў дзейнасці, пры якіх фізічным асобам не трэба рэгістравацца ў якасці ІП — пры ўмове выплаты адзінага падатку. Але, як аказалася, калі не ўнесці змяненні ў заканадаўства, гэтыя людзі ў будучыні не змогуць разлічваць на пенсію.

— Права на атрыманне бальнічнага ліста, дапамог па цяжарнасці і родах і ў сувязі з доглядам дзіцяці да трох гадоў, а таксама права на пенсійнае забеспячэнне маюць толькі тыя асобы, у якіх ёсць картка сацыяльнага страхавання і якія выплачваюць узносы ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, — паведаміў на прэс-канферэнцыі намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый КАВАЛЬКОЎ.

Ён растлумачыў, што сацыяльнае страхаванне можа быць абавязковым і добраахвотным. Абавязковае сацыяльнае страхаванне распаўсюджваецца на ўсіх грамадзян, якія працуюць па

працоўных дагаворах і па грамадзянска-прававых дагаворах, калі адным з бакоў з’яўляецца юрыдычная асоба. Пад абавязковае сацыяльнае страхаванне таксама падпадаюць індывідуальныя прадпрыемствы і некаторыя іншыя катэгорыі грамадзян. Добраахвотна могуць удзельнічаць у сацыяльным страхаванні творчыя работнікі, рамеснікі, асобы, занятыя ў агракультурызме, а таксама тыя, хто працуе за мяжой. Яны могуць зарэгістравацца ў ФСАН і выплачваць узносы, тым самым фарміруючы свае правы ў галіне сацыяльнага страхавання (пры гэтым ідзе страхавы стаж для прызначэння пенсіі і г. д.).

Але, як аказалася, некаторыя катэгорыі грамадзян, якія ажыццяўляюць дзейнасць без рэгістрацыі ў якасці ІП, не падлягаюць сацыяльнаму страхаванню — гэтыя катэгорыі проста няма ў адпаведным законе. «Зараз дзяржаўныя органы вывучаюць пытанне атры-

мання такімі грамадзянамі магчымасці фарміраваць свае правы ў галіне сацыяльнага страхавання», — паведаміў Валерый Кавалькоў.

Дарэчы, намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны адзначыў, што многія людзі недаацэньваюць значнасць сацыяльнага страхавання. Напрыклад, больш за дзве тысячы жыхароў Беларусі займаюцца агракультурызмам, і з іх толькі 6 чалавек выплачваюць узносы ў ФСАН. Права добраахвотнага сацыяльнага страхавання маюць рамеснікі, але сярод іх толькі крыху больш за 230 чалавек зарэгістраваліся ў ФСАН і выплачваюць страхавыя узносы. І толькі 550 беларусаў, якія працуюць за мяжой, добраахвотна выплацілі ў мінулым годзе ўзносы ў ФСАН. Між тым гэта — неабходная ўмова для атрымання права на пенсію па ўзросце ў будучыні.

Святлана БУСЬКО. busko@zviazda.by

РУХАВІК ПРАГРЭСУ

У Мінску адкрылася выстава рэкламы

У спецыялізаванай выставе рэкламы, дызайну і паліграфіі «Мятны леў» удзельнічае больш за 20 кампаній. Гэта дзелавае пляцоўка для брэндывых агенцтваў і дызайнерскіх студый, друкарняў, пастаўшчыкоў сыравіны і расходных матэрыялаў для паліграфіі, вытворцаў сувенірнай прадукцыі. Разам з выставай у гатэлі «Пекін» адбудзецца канферэнцыя «Маркетынг ХХІ стагоддзя: трэнды ў стылі ф’южн».

У цяперашні час на тэрыторыі краіны дзейнічае 1186 рэкламных арганізацый. Фактычна за апошнія 8—9 гадоў іх колькасць павялічылася ў 2,7 раза, паведаміла начальнік сектара па рэкламе ўпраўлен-


ня абароны правоў спажывцоў і кантролю за рэкламай Міністэрства антывапольнага рэгулявання і гандлю (МАРГ) Іна ГАУРЫЛЬЧЫК. Гэта сведчыць аб тым, што і прававыя, і арганізацыйныя ўмовы ў Беларусі для развіцця рэкламнага бізнесу створаны дастаткова добрыя. Кажучы пра выдаткі на рэкламу, прадстаўнік МАРГ адзначыла, што ў першым паўгоддзі 2017 года гэтыя сумы ў айчынных вытворцаў і гандлёвых арганізацый склалі 182,2 млн рублёў (127% у адносінах да аналагічнага перыяду мінулага года). Больш актыўна сёння працуюць з рэкламай вытворцы адзення, аптovy і рознічны гандаль, а таксама вытворцы харчовых прадуктаў.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

АД БЛУЗ І КАРТАК ДА АЛЕЮ І ПІЛОВАЧНІКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

1. Дрэнажны геакампазіт маркі «МІАДРЭН-Х 650» на суму больш за 1 млн USD.



Дрэнажны геакампазіт — дастаткова запатрабаваны матэрыял, які шырока ўжываецца ў сферы дарожнага будаўніцтва. А такая вялікая партыя закуплялася для будаўніцтва другой узлётна-пасадкачнай паласы ў Нацыянальным аэрапорце «Мінск». Па водапрапусковых уласцівасцях гэты матэрыял пераўзыходзіць традыцыйны друз, што дазваляе не толькі забяспечыць эфектыўны адвод вады, але і знізіць кошт земляных работ.

2. Лінія па перапрацоўцы піловачніку ў абразныя піламатэрыялы за 576 тыс. USD.

Лесаматэрыялы займаюць важнае месца ў структуры беларускага экспарту, таму і якасці прадукцыі, што выпускаецца айчыннымі дрэвапрацоўшчыкамі, удзяляецца асаблівая ўвага. Натуральна, для гэтага неабходна сучаснае абсталяванне. Лінію па перапрацоўцы піловачніку набыло дзяржаўнае прадпрыемства лясной гаспадаркі, якое зараз мадэрнізуецца. Гэты набытак — тыповы прыклад такога кшталту інвестыцый. Дзякуючы новай тэхналагічнай лініі лясгас зможа вырабляць высокакасныя абразныя піламатэрыялы і прадаваць іх еўрапейскім спажывцам.



3. Тысяча тон сланцавага алею для насычэння драўніны на 480 тыс. USD.

Як вядома, драўніна, якой бы якаснай яна ні была, рана ці позна пачынае гніць і разбурацца, перш за ўсё пад уздзеяннем неспрыяльных кліматычных умоў. Гэтая праблема асабліва актуальная для чыгунак, дзе пры будаўніцтве палатна выкарыстоўваюцца драўляныя шпалы. Каб падоўжыць тэрмін службы, іх прамакаюць адмысловымі хімічнымі рэчывамі-антысептыкамі, якія засцерагаюць драўніну ад увільгатнення і загнівання. Да такіх антысептыкаў адносіцца і сланцавы алей: ён таксічны для грыбковых арганізмаў, але абсалютна бяшкродны для жывёл і чалавека. А паколькі гэта рэчыва з’яўляецца адным з асноўных антысептыкаў, якія выкарыстоўваюцца пры вытворчасці шпалапрадукцыі, яго актыўна закупляюць профільныя прадпрыемствы.

4. 350 тысяч нарыхтовак для плацежных банкаўскіх картак на агульную суму звыш 235 тыс. USD.

Усе мы карыстаемся банкаўскімі картамі, але ці задумваліся вы, дзе банкі іх бяруць? Вырабляюць самі? Часткова так: у банкаўскіх працэсінгавых цэнтрах адбываецца нанясенне малюнка на карту, а таксама эмбасіраванне (выцісканне) нумара карты і імя і прозвішча яе ўладальніка. Для гэтага выкарыстоўваецца адмысловае абсталяванне — эмбосер. Саму ж



пластыкавую аснову карты банк закупляе ў іншых фірмаў. Часам пастаўшчыка «пластыка» шукаюць шляхам правядзення тэндара, а часам звяртаюцца на біржу, дзе кошт сыравіны з-за канкурэнцыі паміж прадаўцамі нярэдка аказваецца ніжэйшы, чым па прамых кантрактах. Акрамя нарыхтовак для пластыкавых карт, банкі таксама актыўна набываюць на біржы і іншую запатрабаваную ў банкаўскай сферы прадукцыю: картрыджы для прынтараў, канцылярскія прылады, матэрыялы для ўпакоўкі каштоўнасцяў і нават бронекамізэлькі.

5. Жаночыя блузы з кароткім рукавом коштам 74 тыс. USD.

Звычайна ўніформа супрацоўнікаў пэўных арганізацый вытрымана ў адзіным фірмовым стылі і таму закупляецца оптам і, як правіла, у аднаго пастаўшчыка. Калі перад адным з дзяржаўных банкаў паўстала пытанне закупкі 8670 жаночых блуз з кароткім рукавом, ён прыняў рашэнне звярнуцца на біржу. На заяўку адгукнуліся адразу некалькі пастаўшчыкоў, але біржавы дагавор быў заключаны толькі з адным з іх, які прапанаваў самую нізкую цану і самыя выгадныя ўмовы пастаўкі.

Увогуле паслугамі ПСТ прадстаўнікі бізнесу карыстаюцца ўсё часцей, паведамілі ў БУТБ. Усяго на пляцоўцы — больш за 10 тысяч таварных пазіцый. Пры гэтым паняцця «мінімальная партыя» не існуе. А каб стаць трэйдарам, дастаткова атрымаць ключ электроннага лічбавага подпісу.

Вераніка ПУСТАВІТ. pustavit@zviazda.by



З днём нараджэння, з 65-годдзем, шчыра віншuem шануюнага галоўнага рэдактара «Звязды» на працягу не аднаго дзесяцігоддзя **Уладзіміра Браніслававіча НАРКЕВІЧА!** Зычым добрага здароўя і настрою, ба-дзёрасці, аптымізму, светлых думак і ўражанняў, самых цёплых і прыемных успамінаў! Такіх, як у нас. Пра вас.

Звяздоўцы.

Школьнікі некалькі дзён каталіся на ўкрадзеным аўто

На сталічнай вуліцы Ясеніна нарад патрульна-паставой службы міліцыі Маскоўскага РУУС звярнуў увагу на аўтамабіль БМВ 525, у якога пры здзяйсненні развароту заглух рухавік.

Калі супрацоўнікі міліцыі спыніліся побач, каб даведацца, ці не патрабуецца дапамога, кіроўца і пасажыр уцяклі, кінуўшы аўто. Супрацоўнікі міліцыі звязаліся з уладальнікам машыны. Высветлілася, што аўтамабіль ужо некалькі месяцаў знаходзіўся на стаянцы, бо быў у тэхнічна няспраўным стане. Жанчына і не падазравала, што яе аўтамабіль сагналі.

У ходзе аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў асобы школьнікаў былі ўстаноўлены. Пасля затрымання яны растлумачылі, што даўно звярнулі ўвагу на аўтамабіль БМВ, які стаяў на адным месцы ўжо некалькі месяцаў, і вырашылі, што ён нікому не патрэбны. Хлопцы ўскрылі дзверы, у салоне знайшлі запасны ключ, але завесці аўтамабіль не змаглі: быў разраджаны акумулятар. Зарадзіўшы яго дома, яны некалькі дзён каталіся на ўкрадзеным аўто па вуліцах раёна.

У дачыненні да дзевяцікласнікаў заведзена крымінальная справа.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2017 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2017	01.01.2017
1	2	3	4	5
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	4 717	4 607
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	—	—
4	Средства в Национальном банке	1103	4 504	3 989
5	Средства в банках	1104	6 595	11 160
6	Ценные бумаги	1105	30 080	37 741
7	Кредиты клиентам	1106	57 990	58 105
8	Производные финансовые активы	1107	—	21
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	—	—
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	8 875	8 325
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	—	7
12	Отложенные налоговые активы	1111	—	—
13	Прочие активы	1112	1 111	1 065
14	ИТОГО активы	11	113 872	125 020
15	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
16	Средства Национального банка	1201	—	—
17	Средства банков	1202	11 856	30 504
18	Средства клиентов	1203	58 197	51 403
19	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	—	697
20	Производные финансовые обязательства	1205	29	—
21	Отложенные налоговые обязательства	1206	—	—
22	Прочие обязательства	1207	316	594
23	ВСЕГО обязательства	120	70 398	83 198
24	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
25	Уставный фонд	1211	24 747	24 747
26	Эмиссионный доход	1212	—	—
27	Резервный фонд	1213	1 144	876
28	Фонды переоценки статей баланса	1214	6 671	6 747
29	Накопленная прибыль	1215	10 912	9 452
30	ВСЕГО собственный капитал	121	43 474	41 822
31	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	113 872	125 020

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 октября 2017 г.

Наименование банка: ЗАО «БТА Банк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2017	01.01.2016
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	8 717	13 310
2	Процентные расходы	2012	2 496	4 286
3	Чистые процентные доходы	201	6 221	9 024
4	Комиссионные доходы	2021	2 043	1 871
5	Комиссионные расходы	2022	178	232
6	Чистые комиссионные доходы	202	1 865	1 639
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	—	—
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(13)	(56)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	1 122	4 671
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	(121)	—
11	Чистые отчисления в резервы	207	(659)	2 494
12	Прочие доходы	208	301	430
13	Операционные расходы	209	7 993	7 127
14	Прочие расходы	210	168	194
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	1 873	5 893
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	202	1 133
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	1 671	4 760

Председатель Правления
И.О. Главного бухгалтера
Отчетность о деятельности Банка в полном объеме размещена по ссылке: <http://www.btabank.by/ru/page/667>
Дата подписания: 10 октября 2017 г.
ЗАО «БТА Банк». Лицензия НБ РБ №17 от 28.05.2013 г. УНП 807000071

Доронкевич А. В.
Ковалева Т. Н.